

Сяргей Жадан

українськія авіялінії

салдат прэзыдэнцкай аховы ня ведае страхай
і прымхаёу
яшчэ памятаючы школу і блытаючыся ў чынах
ня маючы як такога сэксуальнага досьведу
ну там ананізм сёе-тое
служба адно пачынаецца
і ў яго яшчэ ўсё наперадзе

дзе твая жмерынка вою дзе твая страchanая
гражданка
хулі ты тут ablіваешся бромам і кампотам
твой прэзыдэнт матае другую ходку
тваё сумленыне ластаўкаю пралятае над
чаратамі і аўтабазаю
покуль сэржант дзеліцца з табою грэнкамі
й гарачым шакалядам

Сяргей Жадан (нар. 1974). Паэт, жыве ў Харкаве. Быў сябрам літаратурнае карпарацыі "Червона фіра". Адзін з стваральнікаў часопісу "Кальміос". Апошняя кнігі Жадана — "The Very Very Best Poems, Psychodelic Stories of Fighting and Other Bullshit". Выбраныя вершы 1992—2000 (Да-нецк: Касіяпэя, 2000) ды "Балады про війну та відбудову" (Львоў: Кальварыя, 2001), у якой Жадан замацоўвае тыя прынцыпы сваёй паэтыкі, якія, відаць, застануцца для яго вызначальнымі: хуткаплыннасць аповеду, кліпавая дынамічнасць у развязыці сюжету і вытанчаная плястыка вобразнага раду, зъмешваныне высокага і нізкага погляду на съвет, выкарыстаныне ненарматыўнае лексыкі ў эстэтычных мэтах. Зъменлівая паэтыка Жадана зъведала ўплывы Сэцэсіі, Бродзкага, украінскага мадэрнізму 20-х і расейскага постмадэрнізму 90-х. Ягоны верш "Українськія авіялінії" — гаркае водгульле "кучмагейту".

але гэтая навалаch клала на тваю рэспубліку
вось яны нешта гавораць але напраўду яны клалі
на тваю рэспубліку
і яны пасылаюць цябе на фронт і ў нарад
і кожная бомба кожны снарад
усё запар зьбіваючы ладзяць у небе шыкоўны парад

вось і мінае восень пасьля зіма
прэзыдэнта даймаюць прыступы алергii
й сусьветнай тугi
прэзыдэнт здымаетэ рэстаран гатэлю прэзыдэнцкі
сядае ў парожній залі за шакалядны
канцэртны раяль
ставіць на вечка сваё марціні
й брынкае ад тугi ю мэйк мі філ зо янг
фрэнка сынатры

ужо ластаўкі пралятаюць над гатэлем
прэзыдэнцкім
ваў думае прэзыдэнт узрушальная навіна
і выйшаўшы на гаўбец гатэлю
зъвяртаецца да пахаджан што сабраліся далавах
ну што — кажа прэзыдэнт — грузіны бля
па-моіму мы канчаткова заблыталіся хто тут бос
чый гэта бізнэс і чые ў ім акцыі

падумайце як-небудзь пра тое што я вам сказаў грузіны

жыцьцё адно пачынаецца вою съвет не такі ўжо галімы
ціхая ўкраінская ноч накрые капцёрку
а ўжо місіянэры кока-колы
праточвающца на новыя тэрыторыі
ўбіваюць флягштокі ў каменную паверхню
маўрытанскіх узъярэжжаў
кроў пот і сълёзы бронксу
кетчуп на вуліцах прыштыны
дзеці глябалізацыі — мы толькі пазнаем адно аднаго
з дапамогаю канфэрэнцыяў і зачыстак

вось скажам стары асама бэн ладэн
які валіць расійскіх пехацінцаў
войстрыць свой стылет
што зіхціць пад чырвоным паўмесяцам
вось бэн ладэн гуляе ў пінг-понг
вось бэн ладэн грызе фісташкі
вось бэн ладэн стары крыававы бэн ладэн
якім пужаюць дзяцей у калузе
выразае глянды пехацінкам
робячы зь іх дробныя сувэніры
для трох сваіх жонак

іхныя вусны гаркавыя нібы падсмажаны
ў солі мігдал і налітая крывёю
іхныя пальцы даўгія ды цвёрдыя
іхныя валасы
пахнуць зоркамі й нафтаю

*але гэтая навалач абкрадае тваю краіну
яны нешта гавораць пра транши але напраўду
яны абкрадаюць тваю краіну
яны нешта пішуць пра пяскі і курорты
забараняюць траву і аборты
табе пакідаючы міннае поле сабе пакідаючы корты*

усё таму што ўкраіна ёсьць вою вялікай ракой
перасячы якую ablomvaющца нават птушкі
й далятаюць адно да сярэдзіны
толькі самотная рыбіна рушыць за плыняю ў гэтай рацэ
падымаетца ўгору амаль на паверхню
амаль вырынае з вады
і трymаецца так высока
што ў левым воку ў яе
заўжды адбіваецца сонца
а ў правым — адпаведна —
месяц

якою б стомленую яна ні была
і як бы позна
ні вярталася
дадому

*Пераклаў з украінскай Андрэй Хадановіч паводле
Кальміюс. №1—2 (13—14), 2001.*